

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар _____ Г.У. Шугала

01.06.2019

**МІЖВЕДАМСТВЕННЫ ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ПА
РЭАЛІЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АКЦЫІ “МАЛАЯ РАДЗІМА:
ЭСТАФЕТА КАРЫСНЫХ СПРАЎ ” У ПЕРЫЯД ЛЕТНІХ КАНІКУЛ
(ЧЭРВЕНЬ 2019 года) у агр. ТУРЭЦ**

Дата	Мерапрыемствы	Удзельнікі	Месца правядзення, час	Адказныя
01.06	Спартыўнае свята, прысвечанае Дню абароны дзяцінства Віктарына “Кніга – скарб розуму”	1 – 8 класы, 6 – 8 класы,	Адзел культуры і дасуга “Турэцкі дом культуры”, 15.00 Бібліятэка ўстановы адукацыі, 10. 00	Мастацкі кіраўнік установы культуры Ю.С. Факеева
03.06	Адкрыццё дзіцячай спартыўнай пляцоўкі (у рамках акцыі “Мы выбіраем здароўе”)	1 – 8 класы	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 10.00	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
04.06	Дзень дружбы і сяброўства “Рынг прыемных узаемаадносін”	1 – 8 класы,	Актавая зала ўстановы адукацыі, 10.00	Класныя кіраўнікі
05.06	Калейдаскоп спартыўных гульняў	1 – 8 класы	Спартыўны стадыён, 10.00	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
06.06	Віктарына “Казачны калейдаскоп” Акцыя “Футбольныя канікулы”	1 – 5 класы 6 – 8 класы	ІБЦ установы адукацыі, 10.00 Спартыўны стадыён, 10.00	Бібліятэкар Факеева Ю.С. Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
07.06	Пазнаваўчая праграма “Цуды	1 – 8 класы	Установа культуры	Музычны кіраўнік Сас

	навукі”		“Турэцкі адзел культуры і дасуга”, 17.00	Л.С.
08.06	Псіхалагічны рынг на свежым паветры	2 – 8 класы	Тэрыторыя ўстановы адукацыі, 10.00	Педагог-псіхалаг Факеева Ю.С.
10.06.	Экскурсія ў музей ДУА “Лукская сярэдня школа” (у рамках святкавання 75-годдзя Гродзенскай вобласці	2 – 8 класы	Выезд з тэрыторыі ўстановы адукацыі ў 10.00	Стэльмах М.Дз. Гарох Т.В.
11.06	Дзень кіно	Малодшыя і сярэдня ўзросты	Установа культуры. 12.00	Супрацоўнікі Карэліцкага маладзёжнага цэнтра
12.06	Дзень добрых спраў. Акцыя “Сцяжынка добрых рук” (цімураўскі рух)	3 – 8 класы	Згодна маршрута, 10.00 Спартыўны стадыён, 11.00	Класныя кіраўнікі Цаба С.Г., Цаба І.В. Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
13.06	Гульнівая праграма “Па сцяжынках лета”	2 – 11 класы	ДУДА “ЦТДіМ”, 11.00	Метадысты ДУДА “ЦТДіМ”
14.06	“Спартыўная вышыня” (Да другіх Еўрапейскіх гульняў)	Завочнае падарожжа-інтэрактыўная гульня	Тэрыторыя ўстановы адукацыі, 10.00	Класныя кіраўнікі
15.06	Тэматычная дыскатэка для падлеткаў 2 – 11 класаў	Дыскатэка	Адзел культуры і дасуга “Турэцкі дом культуры”, 17.00	Мастацкі кіраўнік установы адукацыі
17.06	Экскурсія ў Мірскі замак Занятак для навучэнцаў з элементамі трэнінгу «Не траплай у электроннае павуцінне»	2 – 11 класы	г.п. Мір, 10.00 – 13.00	Класныя кіраўнікі
18.06	Экскурсія ў Карэліцкае падраздзяленне	5 – 11 класы	10.00	Стэльмах М.Дз., Гарох Т.В.

	МНС			
19.06	Тэматычная сустрэча “Наркаманія – знак бяды”	6 – 8 класы	Бібліятэка ўстановы адукацыі	Педагог-псіхолаг
20.06	Гульніва-забаўляльная праграма “Шукаем таленты”	2 – 8, 10, 11 класы	УК Турэцкі цэнтр культуры і дасуга”, 17.00	Мастацкі кіраўнік Лабанава В.
21.06	Тэматычная кансультацыя для навучэнцаў “Ваш удзел у конкурсах у рамках акцыі “Малая Радзіма: эстафета карысных спраў”	2 – 8, 10 класы	Установа адукацыі, 11.00	Нам. дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Гарох
22.06	“У сэрцы стукаецца Памяць”(да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны”)	2 – 10 класы	На тэрыторыі аграгарадка Турэц , 11.00	Актыў дзіцячага самакіравання, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
24.06	Калейдаскоп спартыўных гульняў	1-11 класы	Спартыўны стадыён	Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
25.06	Акцыя “Футбольныя канікулы”	1 – 11 класы	Установа адукацыі, 10.00	Класныя кіраўнікі, настаўнік фізічнай культуры і здароўя
26.06	Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы	2 – 8, 10 класы	Спартыўны стадыён	Настаўнік фізічнай культуры
27.06	Удзел у акцыі “Добрае сэрца ветэранам працы”	2 – 8, 10 класы	Тэрыторыя аграгарадка	Педагог-арганізатар
28.06	Акцыя “Футбольныя канікулы”	2 – 8, 10 класы	Установа адукацыі, 10.00	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
29.06	Акцыя “Футбольныя канікулы”	1 – 11 класы	Установа адукацыі, 10.00	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя

План складзены намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Гарох